

**ВОЛЬГА БАБКОВА**

# **STATUS ANIMAE**

*На пытаньне, дзе тухкае сэрца Мінска,*

*магчымы толькі адзін адказ: — Уеа мне.*

Валянцін Акудовіч

**Y**дзялінстве я баялася, што вайна пачнецца ў той момант, калі буду ў ванне, і тады мне не пасъпоець высушыць доўгія валасы і заплесьці косы. Пазней я баялася нэйтроннай бомбы, якая нічога ня спляжыць, адно толькі горад ператворыць у маўклівы каменны лябірынт, што парасьце неўзабаве быльлём. Чаго толькі я не баялася, але страх дазволіў упершыню ўявіць той пусты горад цалкам, убачыць яго нібыта з вышыні палёту гускі, за шыю якой я б моцна трымалася, калі б надарылася такая нагода.

Я яшчэ не адлучалася тады далёка ад дому. Межы знаёмай тэрыторыі былі пазначаныя адно купай дрэваў Кальварыі на поўначы, агароджай Лютэранскіх могілак на ўсходзе, Грушайкай на поўдні ды стаўкамі Багданаўкамі на захадзе. А гукі «малой» ды «вялікай» чыгунак праціналі гэтую тэрыторыю наскролькі, ды далей за гэтымі крэсамі ўжо не былі чутныя.

Пакрысе прастора рассоўвалася ўдоўжкі ды ўшыркі і засялялася героямі. У кожнага з нас былі свае межы, якія мы адважна парушалі, але ўрэшце ўсе яны неяк незаўважна распусціліся ў паветры і перад вачыма паўстаў горад. Гэтакая была нашая дадзенасць, якую мы прымалі тады без пытаньняў, як і сам факт зьяўленення на гэтым съвеце. Магчыма, адсюль паходзіў і неусьвядомлены давер да свайго места. Калі мне давялося тут нарадзіцца, то, значыць, гэта перадусім «Каханы горад».

Менск прыадчыняў свае схованкі спаквала. Ніколі не было сумніву ў tym, што мы ня першыя жыхары гэтай забудаванай каменьнем ды дрэвам прасторы. Поруч трывала жыло адчуванье раней пратаптаных (*bitykh*) шляхоў, якой бы дарогай ні крочыў: утравелай съцежкай ля Сьвіслачы, у кірунку былой Койданаўскай брамы па цяперашнія вуліцы Рэвалюцыйнай, ці старым *bitym* гась-

---

**Вольга Бабкова** — гісторык па адукацыі. Працуе ў Нацыянальным гісторычным архіве Беларусі ў аддзеле старажытных актаў. Жыве ў Менску. Аўтарка эсэяў і апавяданьняў. Апошняя публікацыя ў «ARCHE» — апавяданьне «Давай запросім на мой Дзень народзінаў Бога» (2/2002).

*цінцам па горнай дарозе ля каменя вялікага на мяжы, тылам да дарогі зарэчнай..., — калі начытатца старых дакументаў. А рэчка тая — Пярэспа. А яшчэ былі тут каралеўская дарожка (аніяк ня царская), зімняя (праз балота), манастырскі лес, базыльянскі мост... Кожны час пакідаў свае адбіткі, як цяперашні — налепкі. «Тут коліс туркі пяклі булкі», — з мройнай усьмешкай прамовіў стары габрэй, махнуўшы кіёчкам у бок кавярні ля Опэры, і таму мяне дасюль і, мусіць, давеку ў гэтым месцы будзе казытак дух съвежасці печанага хлеба.*

Ці можна спатыкнуцца, наляцеўшы на цену? Па Менску трэба хадзіць асьцярожна. Менск — горад, наладаваны ценямі. «Помнікі архітэктуры павінны паміраць прыгожа», — сказаў выдатны архітэктар Валянцін Калнін. Ён ведае, пра што гаворыць. Съмерць большасці менскіх помнікаў была гвалтоўнай. Яны падзялялі лёс тых, хто ў іх жыў, хто ўзбоч іх праходзіў. А таксама тых, чужаніцаў, якім давялося пабыць у горадзе толькі аднойчы. І горад у пэўны момант на імгненіне заставаўся з кожным зь іх сам-насам. Калі б усе гарады на съвеце страсяянулі зь сябе пакуты і радасці сваіх месцічаў, то прастора мігам зрабілася б пляскатай і бязважкай, і мусіў бы пачацца новы адлік часу.

Адкуль бяруцца сілы любіць гэты горад? Можа быць, ад усьведамленыня таго, што ён скроены па тваіх памерах? Зь любога высознага даху тут можна ўбачыць кромку лесу на краяглядзе. Ад вялікага гораду — уцякаю, у малы еду адпачыць. А жыць хачацца тут. І памерці. І быць пахаванай на менскай Кальварыі. Таму што съпічак кальварыйскага касьцёлу заўсёды быў бачны з вокнаў майго дому, пакуль дрэвы навокал ня вырасылі.

Штодня рабую страты, якія нясе Менск. Дрэва. Будынак. Пагорак. Турэцкі пісьменнік Архан Памук пісаў пра падобныя праблемы агромністага Стамбулу. Дык гэта праблема часу, гарадоў ці нашай душы? Згадайма Маркеса — «...няхай не падманвае сябе ніхто, думаючы, што тое, чаго чакае, мусіць быць большым за ўжо бачанае».

...Калі сілы пакідаюць, «белы сьнег робіцца жоўтым», калі адраджаюцца — над галавой раяцца залатыя пчолы...

Ёсьць у Менску месца (выгба ў бок пляцу Незалежнасці, калі ісьці ад універсітэтэу), дзе заўсёды чакае неспадзянка і раптоўнае зьдзіўленыне ад аптычнай відзежы, якая паўстае пры набліжэнні да арачнага праёму. Чырвоны касьцёл на адлегласці падаецца агромністым і запаўняе сабой усю прастору выгбы, пры падыходзе ж бліжэй да сходаў ягоныя памеры на вачах зъмяняюцца і ператвараюць касьцёл у тэракотовую каляндную цацку на далоні шэрага пляцу. Гэтая зъмена гледзішча дазваляе і надалей выбіраць бочныя сцежкі пры вандроўках па горадзе. Увогуле горад, у якім хочацца скарачаць вуглы ды хадзіць нацянькі, — свой горад.

Аднаго разу мы з дачкой падымаліся на вялікім коле, што ў парку, над Менскам. І было шарае сутоньне. І вечер гнуў дрэвы і ганяў хвалі па гэтым зялёным акіяне. Менск падаўся такім шэра-жоўта-чырвоным. І храмаў было мала, але шмат-шмат каменьня, зь якога ўзвядзеныя дамы для людзей. Дзіўная зъява — Горад. Паўстаў на калісці зарослай лесам ці пустой прасторы і загрувасцю је каменьнем, каб застацца.